

На шляхах «Узвышаўскіх чытанняў»

25 мая ў Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва адбыліся XXIII Узвышаўскія чытанні. Мерапрыемства, названае ў гонар вядомага літаратурнага аб'яднання «Узвышша» (1926 – 1931), ладзіцца з 2001 года і даўно стала добрай традыцыяй.

Гэтым разам чытанні былі прысвечаны 100-годдзю з часу заснавання літаратурнага аб'яднання «Маладняк» – згуртавання пісьменнікаў, якое адыграла вялікую ролю ў развіцці беларускай літаратуры. З яго выйшлі вядомыя творцы – Уладзімір Дубоўка, Кузьма Чорны, Змітрок Бядуля, Міхась Зарэцкі, Паўлюк Трус, Міхась Чарот, Ян Скрыган, Язэп Пушча, Пятрусь Броўка, Пятро Глебка і многія іншыя. Многія з іх былі сярод заснавальнікаў «Узвышша».

Адкрыла чытанні Алена Макаранка, намеснік дырэктара Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва, якая адзначыла неабходнасць падтрымання традыцыі іх правядзення. На мерапрыемства была запрошана Ганна Запартыка, Ганаровы архівіст Беларусі. Больш за сорак гадоў яна ўзначальвала архіў-музей, адшукала і сабрала не адзін асабісты фонд. Ганна Вячаславаўна – крыніца ведаў і каштоўных успамінаў пра пісьменнікаў, якімі яна шодра дзялілася з прысутнымі.

Пленарнае пасяджэнне распачаў Міхаіл Шумейка, кандыдат гістарычных навук, дацент Беларускага дзяржаўнага ўніверсітета. Ён закрануў тэму ўплыву цэнзуры на беларускую літаратуру 1920-х гадоў у матэрыялах камісіі, якая дзейнічала з 9 мая да 27 чэрвеня 1929 года ў Мінску на чале са старшынёй ЦКК Кампартыі Украіны Уладзімірам Затонскім. Да следчык нагадаў аб тым, які незайдросны цэнзурны лёс напаткаў асобныя творы Янкі Купалы, Алеся Дудара, Міхась Зарэцкага і інш.

У 1920-я гады зборнікі твораў маладнякоўцаў выходзілі ў серыі «Кніжніца «Маладняк»». У серыі пабачылі свет творы маладых аўтараў: паэма Уладзіміра Дубоўкі «Там, дзе кіпарысы» (1925), зборнік апавяданняў Кузьмы Чорнага «Срэбра жыцця» (1925), зборнік вершай Язэпа Пушчы «Vita» (1926), паэма Міхась Чарота «Карчма» (1926), вершаваны зборнік Алеся Гурло «Сузор'і» (1926) і інш. Пра асаблівасці афармлення кніг, творы, а таксама нерэалізаваныя ідэі маладнякоўцаў распавёў Віктар Жыбуль, кандыдат філалагічных навук, вядучы навуковы супрацоўнік Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва. Падчас мерапрыемства была прадстаўлена выстаўка «Кніжніца «Маладняк», дзе экспанаваліся выданні 1920-х гадоў з фондаў архіва-музея.

Адной з асноўных тэм першай секцыі стала ўшанаванне памяці пісьменнікаў-малад-



Удзельнікі канферэнцыі

някоўцаў. Так, Аксана Драчан, дырэктор Уздзенскай цэнтральнай раённай бібліятэki імя П. Труса, паведаміла пра мерапрыемства, што ладзіць установа ў гонар свайго земляка – Паўлюка Труса (1904 – 1929). Адной з апошніх ініцыятыў стала стварэнне віртуальнага музея паэта, падрыхтаванага ў межах абласнога праекта «Пісьменнікі – ураджэнцы роднага краю» і размешчанага на сайце бібліятэki. Цікавым прыкладам ушанавання памяці Паўлюка Труса сталі «літаратурныя прышчэпкі» – цукеркі з фрагментамі розных вершай паэта, якія Аксана Драчан пранавала прысутным.

Тэму віртуальных музеяў працягнула Таццяна Лаўрык, загадчыца аддзела бібліятэказнаўства Мінскай абласнай бібліятэki імя А. С. Пушкіна. Яна распавяла пра ўшанаванне памяці

пісьменнікаў у віртуальных музеях, што ствараюцца на сайтах публічных бібліятэк у межах абласнога праекта «Пісьменнікі – ураджэнцы роднага краю» і размешчанага на сайце бібліятэki. Цікавым прыкладам ушанавання памяці Паўлюка Труса сталі «літаратурныя прышчэпкі» – цукеркі з фрагментамі розных вершай паэта, якія Аксана Драчан пранавала прысутным.

рэсурсаў, распачаты сёлета ў красавіку.

Ушанаваннем памяці маладнякоўцаў грунтоўна займаецца Нацыянальная бібліятэka Беларусі: да 100-годдзя літаб'яднання ўжо



Выстаўка «Кніжніца «Маладняк»



Пленум Цэнтральнага бюро Усебеларускага аб'яднання паэтаў і пісьменнікаў «Маладняк». Мінск, 21–23 сакавіка 1925 г.

пяты год на яе інтэрнэт-партале ўстановы ствараеца маштабны праект «На хвалі часу, у плыні жыцця», дзе можна пазнаёміцца з 11 віртуальнымі экспазіцыямі. Зараз рыхтецца 12-ы раздел, прымеркаваны да 115-годдзя з дня нараджэння таленавітай паэткі і перакладчыцы Яўгеніі Пфляўмбаўм (1908 – 1996). Пра ёй іхнія і лёс, каштоўныя архіўныя дакументы маладнякоўкі з фондаў архіва-музея, якія паступова будуть размешчаны ў праекце і стануть даступны карыстальнікам, распавяля галоўны бібліограф інфармацыйна-аналітычнага аддзела НББ – аўтар гэтых радкоў.

Размову пра Яўгенію Пфляўмбаўм працягнула даследчыца творчасці паэткі Аксана Данільчык, кандыдат філалагічных навук. У сваім выступленні яна закранула пытанне актуалізацыі творчай спадчыны маладнякоўкі, звярнула ўвагу на неабходнасць апрацавання архіўных дакументаў Яўгеніі Эргардаўны, што захоўваюцца ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэki імя Якуба Коласа НАН Беларусі.

Цудоўнай ініцыятывой гэтага года стала выданне выбраных вершай паэтак-маладняковак Наталлі Вішневескай, Зінаіды Бандарынай і Яўгеніі Пфляўмбаўм: у трох асобных кнігах можна пазнаёміцца са спадчынай паэтак, у тым ліку і з вершамі, якія доўгі час заставаліся ў рукапісах. Укладальнікамі каштоўных выданняў, прадстаўленых пад час канферэнцыі, выступілі Аксана Данільчык і Віктар Жыбуль.

Вядома, што літаб'яднанне «Маладняк» мела некалькі аддзялення ў розных гарадах і мястэчках. Існавала асобная Калінінская філія ў Клімавічах. Пра літаратурную і грамадскую дзейнасць сваіх землякоў, пісьменнікаў Калінінскай акругі Янкі Бялькевіча, Юлія Таўбіна і Змітрака Астапенкі паведаміў магілёўскі краязнаўец Алег Дзяячкоў.

Своеасаблівай перадгісторыяй узнікнення «Маладняка» быў часопіс «Чырвоны сейбіт», што выдаваўся пад кіраўніцтвам дзяржаўнага дзеяча, журналіста Радыёна Шукевіча-Траццякова. Пра ўзлёт і падзенне літаратурнага цэнзара паведаміў Антон Дзянісаў, кандыдат гістарычных навук, дацент Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітета.

У пасяджэннях другой секцыі закраналіся пытанні, прысвечаныя эпістолярнай спадчыне Максіма Багдановіча, творчасці Андрэя Мрыя з нагоды юбілею пісьменніка, проблеме перакладаў твора Якуба Коласа «На ростанях» і апавядання Янкі Маўра «Цётка Эмілія» і інш.

Нагадваем, што ў фондах НББ захоўваюцца зборнікі матэрыялаў чытанняў «Пра час «Узвышша», а таксама матэрыялы альманаха «Аўтограф», у трох выпусках якога можна пазнаёміцца з тэкстамі дакладаў мінульых гадоў.

Юлія АМОСАВА